

Чым запомнілася паездка ў Санкт-Пецярбург? Прывязнай усмешкай: гараджан, турыстаў, Нявы. Змянялася надвор'е (чацвер — дзень прыезду нашай дэлегацыі — сустрэу спёкай, пятніца аказалася пахмурнай ды даждлівай), але ўсмешка заставалася прывязнай, добразычлівой, адкрытай. Безумоўна, і з той прымыны, што тут расплачаліся Дні культуры Беларусі... Санкт-Пецярбург — мегаполіс-музей, дзе апрача Эрмітажа, Меднага вершніка, Ісакія ледзь не кожны будынак выглядае гэткім велічным ды рарытэтычным экспланатам, што выразна і пераканаўча дыхае эпохай... Падаецца, гэткім жа пашанотным ды чаканым эксклюзівам гэтымі днямі арганічна ўлісося ў пецярбургскую творчую простору і беларускае шматграннае мастацтва, заўжды адкрытае для шчырага сяброўства ды супрацоўніцтва. Не, яно ніколі не было для мясцовых аматараў прыгожага нечым пабочным ды "іншаземным": у Санкт-Пецярбургу здавён жывуць ды працуюць тысячы беларусаў, якія пад небам Паўночнай Пальміры нястомна пра- пагандуюць, захоўваюць і пашыраюць шматлікія мастацкія праявы нашай творчай душы. Але цягам Дзён нашай культуры на гасціных берагах Нявы беларускі акорд у пецярбургской сімфоніі набыў асабліва выразнае гучанне. Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка адзначыў на сустрэчы в Урадзе Санкт-Пецярбурга, што беларускія мерапрыемствы ў горадзе над Нявой сталіся ў рамках дзеянаці Міністэрства ў бягучым годзе знакавай культурнай акцыяй нашай краіны ў замежжы.



Дні культуры ў Санкт-Пецярбургу адкрыўваюць Павел Латушка (справа на першым плане) і Дэмітрый Мясіхей. На сцене — Дзяржаўны акадэмічны сімфонічны оркестр Беларусі

Эксклюзівы.by для Паўночнай Пальміры

У Санкт-Пецярбургу прайшлі Дні культуры нашай краіны:
беларускі акорд прагучаў у сімфоніі Нявы



Васіль Кічэджы.

Супрацоўніцтва: асаблівае, адметнае, узаемавыгаднае

У дзень адкрыція Дзён культуры Беларусі губернатар Санкт-Пецярбурга Георгій Палтаўчанка знаходзіўся ў Мінску. Яго прыняў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік горада на Няве таксама прымаў удзел у работе Савета дзяловога супрацоўніцтва. Нашу дэлегацыю, якую ўзначальваў міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка, у Смольным сустрэлі віц-губернатар Санкт-Пецярбурга Васіль Кічэджы, які курыруе, у тым ліку, і пытанні культуры, а таксама — старшыня Камітэта па культуры Санкт-Пецярбурга Дэмітрый Мясіхей.

Васіль Кічэджы зауважыў, што сённяшняя сустрэча з беларускай дэлегацыяй — гэта працяг дыялога, які летаў адбыўся паміж Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь Міхailам Мясніковічам і губернатарам Санкт-Пецярбурга Георгіем Палтаўчанкам. У горадзе на мінульым тыдні ладзіліся Дні Літвы, Кіпра. Але, як зауважыў Васіль Кічэджы, культурныя презентациі беларусаў зайжды займаюць у пецярбургскім жыцці асаблівае ды адметнае месца... Такім чынам, усебаковае

сяброўства і супрацоўніцтва з Беларуссю становіцца адным з важных вектараў дзеянаці пецярбургскіх улад. Па словах віц-губернатора, попытам у гараджан карыстаецца не толькі якасная беларуская прадукцыя, але і самабытнае беларускае мастацтва. Да прыкладу, доўгія авацыі выклікала нядайное выступленне "Песняроў" у Санкт-Пецярбургу. "Наша культурнае супрацоўніцтва, — падкрэсліў віц-губернатор, — зайжды было і будзе ўзаемавыгадным".

актывізаваліся. У нас з'явіліся новыя фестывалі і праекты: да прыкладу — Уладзіміра Співакова, "Рускія сезоны" Андрыса Ліепы. Вялікую цікавасць выклікала і выступленне Валерыя Гергіева з аркестрам Марыінскага тэатра. Расія з'яўляецца адным з заснавальнікаў "Славянскага базару ў Віцебску"... Нашы капектывы — ансамблі і тэатры — таксама пастаянна выязджаюць у Расію. Нядайна выступаў Дзяржаўны ансамбль танца. Рыхтуецца паездка Нацыянальнага акадэмічнага



Адкрыццё выстаўкі з фондаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча і Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.

Міністр культуры Павел Латушка падзякаў віц-губернатору за добрыя слова на адрас нашай краіны, прапанаваў правесці ў адказ Дні культуры Санкт-Пецярбурга ў Беларусі.

— Мы будзем рады вітаць ваших дэячаў мастацтваў у нашай краіне, — зазначыў Павел Латушка. — Культурныя адносіны з Расійскай Федэрацыяй мы разглядаему якасці прыярытэтных. У 2009-м быў праведзены Год культуры Расіі ў Беларусі, у 2010-м — Год культуры Беларусі ў Расіі... Эта былі маштабныя акцыі, што спрыялі больш глыбокаму сплненню культур нашых краін, наших народаў... Так, нашы стасункі апошнім часам вельмі

народнага хору Беларусі імя Г. Цітовіча. Словам, працэс супрацоўніцтва развіваецца актыўна. Шчыльныя сувязі і непасрэдна з Санкт-Пецярбургам. Дні культуры становяцца рэгуллярнымі абменнымі мерапрыемствамі. Падпісаны пагадненне паміж Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і расійскай Прэзідэнцкай бібліятэкай імя Б.М. Ельцина. Дням было падпісаны пагадненне аб супрацоўніцтве Эрмітажа і нашага Нацыянальнага мастацкага музея. Я атрымаў вялікае задавальненне ад спектакля тэатра-фестывалю "Балтыйскі дом" у рамках нашага Міжнароднага тэатральнага фестывалю "Панарама"...

(Заканчэнне на стар. 6.)

Заканчонне. Пачатак на стар. 3.)

Старшыня Камітэта па культуры Санкт-Пецярбурга Дзмітрый Мясоіеў, вядомы рэзыжыёр, які мае некалькі прызаў Мінскага Міжнароднага кінафестывалю "Лістапад", запісні, што наше краіны маглі быт пленна супрацоўніцтва не толькі ў кінематографічнай сферы. Уздзелнікі сустрэчы дамовіліся аб далейшай актывізацыі культурных стасункаў. Вырашана скласці праграму сістэмнага супрацоўніцтва ў сферы культуры. Пэўная канкрэтнасць ўжо вядома: беларускі бок прапанаваў правесці ў Санкт-Пецярбургу Дні беларускага кіно, расійскі — закліку падзельніцтва майстроў нашага мастацтва ў Санкт-Пецярбургскім міжнародным культурным форуме...



Беларуская дэлегацыя наведала Ісаакійскі сабор.

Наш унёсак у Дзень музеяў

У горадзе тым часам распачыналася Ноч музеяў. Для Пецярбурга, па словах яго віц-губернатора, — гэта вельмі вялікае свята. У горадзе — мноства музеяў, усе прымаюць у ім удзел, пастаянна пашыраючы спектр паслуг. Беларуская делегацыя наведала Ісаакійскі сабор. Ён — музей-запаведнік. Яго дырэктар Мікалай Бураў распавёў, што запаведнік трывамае "пад крылом" чатыры гардскія саборы. Леташні бюджет своеасаблівай аўтэнтычнай установы дасягнуў эквіваленту 15 мільёнаў долараў, большая частка з якіх выкарстоўваецца на рэстаўрацыю юнікальных будынкаў і іх памяшканняў. Рэстаўрацыя практычна не спыняецца. Ісаакійскі сабор, да прыкладу, знаходзіцца ў шыкоўным стане. І гэта прытых, што віртуознай пльні тут не сіхае цягам усяго дня.

Чарговая падзея Дзён нашай культуры — адкрыццё экспазіцій Музея гісторыі беларускай літаратуры і Літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Выставачным цэнтры Саюза мастакоў Санкт-Пецярбурга. Яны прыклячаліся жыццю і творчасці Максіма Багдановіча і Яна Баршчэўскага, лёсы якіх так або інакш былі звязаны з Санкт-Пецярбургам. Дарчы, гэтая павязь уласцівая многім нашым землякам і цяпер: у Санкт-Пецярбургу прафылае 65 тысяч выхадцаў з Беларусі. Адна з іх — Ірина Рогава, прэзідэнт Фонду расійска-беларускага супрацоўніцтва "Белая Росы", якая і сама прыйшла на выстаўку, і сваіх сябровак-настаўніц з Мінска прывяла... Намеснік старшыні Рэспубліканскага савета па справах культуры і мастацтва пры Савеце Міністраў краіны Анатоль Бутэвіч і старшыня Беларускага фонду культуры Уладзімір Гілел прэзентавалі ў Выставачным цэнтры нядына выдаўненія грамадскім аўтэнтычнінм пры падтрымкі Міністэрства культуры твор Уладзіміра Каараткевіча "Дзіке паліванне караля Стхаха" і трохтомнік Максіма Багдановіча з трывам вершамі класіка на дзесяці мовах...

Галоўная падзея пазамінула пятніцы — урачыстое адкрыццё Дзён культуры. Яно адбылося ў Дзяржаўнай акадэмічнай капэле імя М.І. Глінкі. Зала была паўноткай. Перад прыступным выступілі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка

Эксклюзівы.ру для Паўночнай Пальміры

У Санкт-Пецярбургу прайшлі Дні культуры нашай краіны:
беларускі акорд прагучы ў сімфоніі Нявы



Выстаўку Уладзіміра Цэспера (у цэнтры) наведаў і сябра мастака — вядомы расійскі рок-музыкант Андрэй Макарэвіч (злева).

Беларускі Санкт-Пецярбург

Яшчэ ў час сустрэчы з Урадам Санкт-Пецярбурга ў Смольным міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка згадваў пра то, што з горадам на Няве Беларусь знітоўваюць старадаўнія духоўныя стасункі, якія наўпрост падзялілі на станаўленне нашай нацыянальнай адметнасці.

Менавіта ў Санкт-Пецярбургу так атрымалася, Іван Дамінікавіч Луцэвіч наш Пясняр, займеў свой знакаміты поэуданім "Янка Купала". Менавіта ў горадзе на Няве ў ХІХ стагоддзі з поспехам дзеянічала наша выдавецтва "Загляне сонца і ў наша ваконца". У 1907-м выдавецтва распачало выпуск серыі "Беларускія пеоніі". Былі надрукаваны творы Вінцента Дуніна-Марцікевіча, Францішка Багушэвіча, Адама Мікевіча... Наклад кожнай кніжкі — 4300 асобнікаў... И менавіта ў Санкт-Пецярбургу Янка Купала стварыў зборнік вершаў "Жалейка", а таксама п'есу "Паўлінка" і пазму "Курган". З Пецярбургам звязаны і пёс знакамітага Яна Баршчэўскага...

і старшыня Камітэта па культуры Санкт-Пецярбурга Дзмітрый Мясоіеў. Потым адбыўся канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага оркестра Беларусі пад кірауніцтвам народнага артыста Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў Раці Аляксандра Анісімава. Многія пецярбуржцы даўно чакалі выступлення

знанага калектыву, таму і бясконца выклікалі аркестр на біс. Потым музыканты скажуць: "І ў клані былі, і ў Японіі апошнім часам, але такой зали, як у Пецярбургу, даўно не бачылі..." А самы прыгожы букет кветак атрымала наша знаная цымбалістка Вераніка Прадзед, якую зала неаднаразова запрашала на паклон!



Мінскую настаўніцкую дэлегацыю на Дні культуры запрасіў Фонд расійска-беларускага супрацоўніцтва "Белая Росы".

Стажыроўкі, піяр і "Л-АРТ"

Суботні дзень 19 мая падаўся эткім жа феерычным, як і папярэдні. Наша делегацыя наведала Дзяржаўны Эрмітаж. Натуральная, эмоцыям ды ўражанням не было мяжы! А ў мясцовым Універсітэце культуры і мастацтваў была прадоўжана гаворка пра далейшае развіццё міжнародных стасункаў у сферы адукцыі. Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка і рэктар Аляксандра Тургаеў абмеркавалі кірункі супрацоўніцтва. Дасягнулі згоды, у прыватнасці, адносна падпісання адпаведнай дамовы паміж Санкт-Пецярбургскім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў і нашым Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў.

А на пляцоўцы Музея вады выступіў Заслужаны калектыв "Ансамбль народнай музыкі "Бяседа" пад кірауніцтвам народнага артыста Беларусі Леаніда Захлеўнага...



Самы час згадаць пра то, што наша дэлегацыя пабіла рэкорды па колысным складзе. Як зауважалі пецярбуржцы, і з якасцю нашага мастацтва таксама ўсё як мае быць... И апошнім пунктам праграмы стаў наш удзел у Ночы музеяў. Горад-музей на пачатку белых начэй развітваўся з беларускім гасцініцамі. І рабіў гэта па-ранейшаму шчыра, адкрыта, прыязна, разумеючы, што за чарговыя разнінні абавязкова будуть чарговыя сплаткі...

Яўген РАГІН,
наш спецыяльны карэспандэнт
Мінск — Санкт-Пецярбург — Мінск

Фота аўтара,

Віктор АЛЬШЭУСКАГА
і Наталі ШАРАНГОВІЧ



Значная частка падзеяў адбывалася ў сценах Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.



Ля Музея вады выступаў ансамбль народнай музыкі "Бяседа".

Ва ўніверсітэце адбылася і супрацоўніцтва з прадстаўнікамі беларускай дыяспары, якія адзначылі, што Дні культуры выклікалі ў горадзе цікавасць. Міністр культуры Павел Латушка зауважыў, што апошнім часам Міністэрства шматробіц для таго, каб на заканадаўчым узроўні вызначыць падыходы да больш дзеяслага супрацоўніцтва з беларускім замежжам. Да прыкладу, прынята пастанова Савета Міністраў, у якой зацверджана канцепцыя "Дзяржпраграмы "Беларусь ў свеце". Міністэрства завяршае распрацоўку ўласна самай праграмы. "Мы спадзяёмся, — зазначыў Павел Латушка, — што праграма будзе прынята ў бліжэйшы час. Міністэрства культуры Беларусі выступае за актыўнае супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі за межамі краіны".

Міністр дадаў, што стасункі з арганізацыямі саюзіннікамі наладжваюцца праз Кансультатыўны савет па справах беларусаў замежжам, які быў створаны пры Мінкультуры. У савет уваішлі прадстаўнікі больш чым дзесяці краін. Чаргавае яго пасяджэнне адбудзеца пад час IX Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродне.

Сустрэча ва Універсітэце культуры і мастацтваў закончылася шыкоўным канцэртам. Студэнты, у тым ліку і з Беларусі, будучыя работнікі культуры вялі гэтае мерапрыемства на беларускай мове. Гучала музыка, выступіў студэнцкі хор.

У Асабняку Румянцева, філіяле Музея гісторыі Пецярбурга, адкрылася выстаўка Уладзіміра Цэспера.